

Першы Беларускі Месячнік Сельскай Гаспадаркі.

140522

ЗЪМЕСТ:

Каапэрацыя на службе дробнага земляроба . . . . .	1
Азот і яго роля ў жыцьці нашых збажын. . . . .	4
Некалькі ўваг да культуры кармавых корань- плодаў . . . . .	6
Памідоры . . . . .	9
Што такое запален'не? . . . . .	10
Гаспадарчы парады . . . . .	12
Ад чытача да чытача . . . . .	14
Наша пошта . . . . .	16
Цэны ў Вільні . . . . .	16

Цана асобнага нумару 30 гр.

# ПРЫЙМАЕЦЦА ПАДПІСКА

на сельска-гаспадарчую  
часопісь

# „САХА“

на 1929 год.

Усе гадавыя падпішчыкі, атрымаюць апрача нумароў «Сахі» яшчэ кніжку з сялянскае бібліотэкі  
«Як палепшыць пяшчаную глебу».

Тыя падпішчыкі, якія прышлюць адным пераказам падпіску на пяць нумароў—шосты дастануць дарма.

Пры гэтым нумары ўсім гадавым падпішчыкам «Сахі» высылаецца кніжка «Спажывецкі кяаператыў і праца ў ім»

Гадавая падпіска 3 злоты.

На паўгоду . . 1 зл. 75 гр.

Адрэс Рэдакцыі: Вільня, Віленская вуліца № 8.

# САХА

Першы Беларускі Месячнік Сельскай Гаспадаркі.

## Каапэрацыя на службе дробнага земляроба.

Як вядома кожнаму нашаму чытчу і наогул кожнаму беларусу, што Рызкі Міравы трактат прынёс мала радасці нашае старонцы. Тыя палітычныя і эканамічныя варункі, пры якіх нам сягоныя прыходзіцца існаваць, нельга назваць спрыяючымі нашаму эканамічнаму разъвіцьцю. Воляй склаўшыхся абставін, адвечны ўладар сваей зямлі і сваей старонкі — беларускі селянін часта мусіць пакідаць свой край, дзе гучным рэхам разносілася песня яго бацькоў і дзядоў. Спаленая вайной сядзібы, заросшыя хмызьняком ніўкі, месцамі разбураная дашчэнту гаспадарка — вось сумны аброзок, што ўяўляе сабой тэрэна ваеных падзеяў, якую атрымаў у спадчыну наш земляроб. Заціхлі гукі арматаў, пачалі вяртапца на свае родныя пепелішча нашы сяляне і здавалася, што працалюбівы беларускі ратай ізноў запяе сваю родную песню над сваімі гонямі. Але прашло 8 гадоў, гаспадарка калі і пачынае адбудоўвацца, толькі не пры мелёдзіі роднае песні, а пры енках, якія выносяцца з-пад стрэх сялянскае халупы, а то і просцята зямлянкі.

Шукаючы выхаду да лепшае долі, беларускі селянін аддаўся палітычнай акцыі — няўдала. Няўдачу пацярпеў, як па незалежным ад яго прычынам, так і ад браку асьветы. Скіраваў усе высілкі на здабычу асьветы ў роднае мове-тыяж самыя незалежныя ад яго перашкоды і брак матэрыяльных сродстваў.

Здавалася, што пасля гэтага энэргія беларускага працоўнага сялянства мусіла-б быць загнанай на безнадзейны шлях, пасля якога настане адчай з усімі яго вынікамі. Так хадзелася ўсім тым, каму



ідэя беларускага працоўнага сялянства прыходзілася не да смаку. Але жыцьцё і яе адвечныя законы мацней жаданняў штучна створаных варожых нам акаличнасціяў. Беларускі працоўны народ, які складаецца пераважна з дробных сялян, абвесціў съмротную вайну ўсім перашкодам да цаляпшэння свайго эканомічнага быту і людзкога існаванья, пераходзячы да кааперацыі. Так, за апошні кароткі час, якіх-небудзь 2-3 месяцы, на тэрыторыі Заходняе Беларусі адкрыты некалькі дзесяткаў новых спажывецкіх кааператываў. Калі ўзяць пад увагу страшэнна пяжкі год па прычыне заглянуўшага ў нашу стронку голаду і тыя съядома робленыя нам перашкоды, потым матэрыяльнае убоства беларускага сялянства—гэта будзе здабытак на ніве эканамічнага нашага адраджэння паважны, які съведчыць, што беларускі селянін дакажа съвету гэту сваю жывучасць, якая памагла захаваць сваё нацыянальнае аблічча ў працягу цэлых вякоў і якая паможа і надалей вытрываць у змаганыні з усімі насекомі звонку. Гэта жывучасць дае і нам веру ў канцовую перамогу ідэалаў Беларускага Народу і сілу пераносіць усе калючкі жыцьця, якімі пакрыты шлях беларускага адраджэння.

Так, вітаючы першы пачын нашае роднае кааперацыі і жадаючы ей пышнага росквіту і адначасна пасылаючы шчырае «дзякую» ўсім ініцыятарам гэтага пачыну, а роўна і ўсім працаўнікам беларускае кааперацыі, мы мусім трохі затрымацца тут надтымі шляхамі, на якія было-б пажадана скіраваць наш кааператыўны рух.

Усім вядома, што галоўнай крыніцай існаванья нашага краю сягонняня зьяўляецца земляробства. Прапаць драблення сялянскіх гаспадарак у апошнія часы прыняў разымер, пагражжаючы поступу і прадукцыінасці гэтае галіны нашага існаванья. Спэцыяльнае земляробскае кааперацыі ў нас німа, а стварыць яе калі і не немагчыма, дык у-ва ўсякім выпадку трудна, бо тут патрэбна дапамога дзяржаўнага характару, на што мы яшчэ пакуль ня лічым.

Існуючая ў нас польская земляробская кааперацыя, як „*kólkі rоlnicze*“ ня вабіць да сябе больш нацыянальна і сацыяльна съвядомых беларускіх сялян, бо гэтыя «*kólkі*» чыста культурныі установамі назваць мы не адважаемся, а хутчэй лічым «наскокам звонку» на нашу самабытнасць. Пакуль працэс беларусізацыі іх не адбыўся (на што мы маємі юрадычнае і маральнае права), мусім стварыць і нешта чыста сваё, даступнае нашай пустой кішэні. Зразумела, што беларуская спажывецкая кааперацыя гэта можа і мусіць зрабіць, калі яна ня будзе аднабакова працаўваць толькі на задавальненінне спажывецкіх патрэбай сваіх сяброў. У такім выпадку кааператывы будуць толькі гандлярамі, ня маючымі культурна грамадзкай вартасці.

Думаецца, што нашым працаўнікам кааперацыі час падумаць і знайсьці спосабы злучэння мэтаў спажывецкай кааперацыі з земляробскай, а для гэтага адкрываецца широкае поле дзеяльнасці.

Калі нашы кааператывы з'явінуть увагу на задавальненінне сваіх сяброў штучным угнаеніем, рознымі земляробскімі прыладамі, насенінам, дык гэта ўжо будзе зроблены першы крок на злучэніне земляробскае і спажывецкае кааперацыі, гэта дасыць сродствы на пашырэніне далейшае працы, якая у хуткім часе дазволіць кааператыву мець свой пракатны, машынны, злучны, зернячацьціцельны пункты. Будзем помніць, што земляробская кааперацыя, нясучы дабрабыт сваім сябрам — дробным земляробам, зможа змагацца са злом драблення вясковых гаспадараў, злучаючы іх у кааператывную гаспадарку. Замест паасобных карліковых гаспадараў паўстануть калектывы, якія змогуць абрабляць зямлю ўласканаленымі прыладамі, цераносячы пяжкую працу земляроба на плечы машыны.

Пладародзьдзе глебы, лепшая яе апрацоўка, угнаеніне, карыстаньне дапамогай навейшай тэхнікі магчымы не па вузенькіх сялянскіх палосках, не на 1-2 дзесяцінных гаспадарках, а толькі на гаспадарках, злучаных кааперацыяй у колектывы.

Гэта будзе бязкроўная рэвалюцыя на ўсей нашай Бацькаўшчыне, якая зробіць нас братамі-сябрамі, стварыць дружную і салідную грамаду, што прынясе нам сонца свабоды, радасці. Гэта бязкроўная рэвалюцыя стукаецца ў нашы дзіверы, і ці будзе разумным яе ня пусыць?

Вось што наёс нашаму краю кааперацыя на службе земляроба ў будучыні. Ад нас залежыць гэту будучыню прыблізіць.

У. Павалковіч.

## Азот і яго роля ў жыцьці нашых збажын.

На старонках „Сахі“ наш чытатча спатыкае слова *азот*. Мы знаем ужо, што азот ня толькі патрэбны для жыцьця ўсіх расылін, але ён зьяўляецца каштоўным складніком спажывы як расылін, так чалавека і наогул усяго жывога. Азот такім чынам зьяўляецца таварышом жыцьця на зямной кулі, бо дзе ёсьць жыцьцё, там абавязкова мусіць быць прысутным і азот. Між тым, як іншых складнікоў спажывы расыліне прырода стараецца сама прыгатоўці, дык гэтага нельга сказаць пра азот, дзеля чаго яго заўсёды на наших глебах ня хапае, а гэта часта прычыніеца да малаўраджайнасці беларускіх зямель. Бяручы пад увагу аграмадную ролю азоту ў ураджайнасці нашае глебы, мы пасвятаем знаёмству з азотам гэты артыкул, думаючы, што знаёмства з азотам дасьць магчымасць нашым чытачом лепш разъбирацца ў вялізным ліку розных як натуральных, так і штучных угнаенняў.

Што такое азот? У навуцы азот па лацінску называюць „*Nitrogenium*“ і часта абазначаюць аднай літарай N. Гэта ёсьць газ, якога ў паветры, што мы дыхаем, маецца каля 80% (азоту 78,06%, тлену (кіслароду) 20,97%, вугальнага квасу 0,03%, і іншых 0,94%).

Азот ёсьць газ бяз колеру, паху і смаку. Хімія яго называе элемэнтам лянівым, бо ён трудна злучаецца з іншымі элемэнтамі. У мінералах яго няма, за вынікам *чылійскай сялетры* (злучэнні азоту з содай), якая залягае аграмаднымі пластамі ў Паўднёвой Амэрыцы і *індыйскай сялетры* (злучэнні азоту з паташом), якая залягае ў Азіі, на востраве Цэйлён. Гэтая солі паходжання арганічнага. Азот уваходзіць у розных злучэннях і розных хвормах у склад расыліны, прыдаючы яму спажыўнасць для чалавека і жывёлы. Бялок расыліны і жывёлы мае ў сябе да

20% азоту. Усе злучэнныі азоту мы называем арганічнымі азоцістымі злучэннямі.

У глебу азот трандляе з часткамі расыліны ці жывёлы. Там ён перарабляецца пры дапамозе маленькіх істот — бактэрый ў такія хвормы, з якіх азот могуць браць сабе ў спажыву карані расыліны. Гэты процэс вельмі складны (сложны) адбываецца пры дапамозе бактэрыяў, называемых у наўцы *нітратіфікачымі*, ад чаго і самы процэс называецца *нітратіфікацыяй*. Гэтая бактэрый пераводзюць азот з недаступнай хвормы для збожжа ў даступную ў прысутнасці тлёну (кіслароду) паветра, дзеля чаго кожны земляроб стараецца сваю глебу дзяржаць заўсёды ўспульхненай. Процэс нітратіфікацыі адбываецца ў глебах забалочаных і квасных ня можа. Вось дзеля чаго такія глебы лічацца непладароднымі. При нітратіфікацыі асвабаджаюцца шмат кіслот, шкодных для жыцця гэтых бактэрыяў. Каб нейтрализаваць (абязшкодзіць) гэтую кваснасць, глеба патрабуе вапны. Вось дзеля чаго на тых глебах, дзе вапны мала, трэба яе дадаць. Вось дзеля чаго нам патрэбна асушка сырых нашых глебаў.

**Як нападае азот у глебу.** Азот паветра, дзе яго маецца каля 80%, для бальшынства нашых збажын ёсьць мёртвым капиталам, бо ім яны карыстацца ня могуць. Тыя расылінныя часткі, якія мы ўносім з гноям, або якія завораваем пасылья здыму ўраджаю, складаюць нязначны процэс. Здавалася, што абядненіне глебы азотам мусіць хутка настаць, нашы ураджай будзе паступова зъмяншацца і існаванню чалавечства, як роўна і ўсяму жывому на зямной кулі гразіць у хуткім часе небясьпека. Так магло быць, каб прырода не паклапацілася на ратунак нам даць ізноў маленькіх істот — бактэрыяў, якія пасяляюцца ў асобых гузочках на карэньях расылін з сям'і матыльковых (лубін, сэрадэля, канюшына, гарох, віка, боб і інш.). Гэтая бактэрый ловяць свабодны азот з паветру і звязваюць яго ў злучэнныі, якія ідуць ў спажыву расыліны.

**Як вялікая праца гэных маленькіх дабрадзеяў земляроба, парабае наступныя дэльце табліцы:**

Расыліны, што бяруць з глебы азот:

Жыта	з 1 гектара	бярэ азоту	63	кілгр.
Пшаніца	"	"	85	"
Ячмень	"	"	59	"
Авёс	"	"	67	"
Бульба	"	"	96	"
Кармавы бурак	"	"	129	"
Морква	"	"	133	"

Расыліны — азотазьбірацелі, што абагачають глебу азотам.			
Лубін завораны пакідае на 1 гектар азоту 150 кілгр.			
Канюшына	134	"	"
Віка	105	"	"
Люцэрна	230	"	"

Гэтыя лічбы прыставіў, каб паказаць нашым земляробам, якую аграрадную працу робяць маленкія істоты — бактэрыі і якую карысць прыносіць культура матыльковых расылін.

На заканчэнне гутаркі аб азоце, скажу, што чалавечства ў апошня часы зацікавілася выкарыстаннем азоту паветра. Нарэшце ўчоным удалося знайсці спосабы звязаныя атмасфернага азоту для ужытку земляроба. Ужо некалькі гадоў працуць спэцыяльныя фабрыкі, якія з паветра прыгатаўляюць азоцістыя штучныя ўгнаенныя, як сялетру нарвэзкую, сялетру содавую, сялетру амонавую і азотняк.

Праўда, гэтыя ўгнаенныя сягоныя яшчэ каштоўныя, але ўжо імі карыстаюцца, а трэба спадзявацца, што людзкі разум са сваёй удасканаленай тэхнікай у недалёкай будучыні знайдзе больш танныя спосабы прыгатавання з азоту паветра штучныя азоцістыя ўгнаенныя. А сколькі гэтага азоту ў паветры, дык можна ўявіць сабе з таго, што над кожнай дзесяцінай нашай зямлі яго маецца каля 100 міліёнаў кілограмаў.

## П.

### Некалькі ўваг да культуры кармавых кораньплодаў.

Кораньплодамі мы называем буракі, рэпу, моркву, бручку і іншыя. У адзнаку ад сталовых кораньплодаў, што ідуць для ужытку чалавека, кораньплоды, якія ідуць для корму скаціне завуцца кармавымі. Аб апошніх і будзе тут гутарка.

Па смаку кармавыя кораньплоды трохі уступаюць сталовым сартам, але па ўраджайнасці шмат вышэй стаяць за апошнія. Гэта асаблівасць кармавых кораньплодаў, якія часта могуць даваць ураджай да 4000 пудоў з дзесяціны, даўно ўжо звярнула ўвагу культурных гаспадароў. Што год плошча пад кармавымі буракамі павялічваецца нават за шчот хлябоў. Вырахавана, што буракі шмат карысней садзіць за жыта, пшаніцу, авёс і іншыя каласавыя збожжыны. Калі мы возьмем парыўняем наш ураджай жыта з ураджаем кармавых буракоў, пераведзеных на кармавыя адзінкі, дык убачым вялізную розніцу. Сярэдні ўраджай жыта

У Заходніяе Беларусі лічыцца з дзесяціны 40 пуд. зярня і 90 пуд. саломы, ці 2655 кармавых адзінак. З тэй-же дзесяціны можна атрымаць у сярэднім калі 2000 пуд. кармавых буракоў, што дае 8000 кармавых адзінак.\*) Нават, калі мы сюды ня будзем далічваць бацьвінья, дык атрымаём вялізную розніцу — 5345 карм. адзін.

Праўда, ад адных буракоў карова ня толькі ня будзе даваць малака, але і ня будзе жыць, бо да іх заўсёды трэба дадаваць сільных кармоў і саломы ці сена, затое, ўводзячы ў кармавую дачу буракі, мы можам паменшыць дачу сена і навет сільных кармоў. Апрача таго, кораньплоды лічацца малакагонымі кормамі і бяз іх трудна злажыць правільную кармавую норму. Як відаць з гэтага, кораньплоды павінны сыграць значную ролю ў паляцшэнні галоўнай галіны сельскае гаспадаркі — жывёлагадоўлі.

У апошнія часы культурай кармавых кораньплодаў пачынаюць цікавіцца і нашы перадавыя гаспадары. Ужо можна шмат дзе бачыць ня толькі на гародзе, але і на полі пасеняныя буракі або рэпу. Праўда, гэта яшчэ ёсьць толькі першая спроба, часамі навет і няўдалая, але зацікаўленасць сярод нашых сялян, асабліва чытачоў „Сахі“, кораньплодамі ёсьць.

Каб ухіліць у будучыні няўдалыя спробы з культурай кораньплодаў, мы павінны пазнаёміцца, як іх сеяць і які патрэбны за імі дагляд.

**Буракі.** Трэба цьвёрда памятаць, што пад кармавыя буракі заўсёды адводзіцца найлепшая глеба, на якой яны даюць ураджай да 2000 пудоў з дзесяціны. На дрэннай зямлі ўраджай іх можа быць і меншы 1000 пуд., што лічыцца навыгадным, бо пе аплачвае працы і кошту за іх даглядам.


Найлепш сеяць буракі пасыля жыта, пад якое клацзецца гною. Добра на такое поле з восені падвяязці яшчэ гною, бо буракі вельмі любяць угнацнёне і на такім полю даюць добрыя ўраджай. Поле пад буракі трэба ўзараць яшчэ з восені і глыбей, чым гэта робяць нашы сяляне.

Сеюць буракі рукамі або ручным сяўніком „Плянэт“. Калі сеюць рукамі, дык перш трэба на полі зрабіць радкі ў адлегласці адзін ад другога на 10—12 вяршкоў. Радкі можна вызначыць або шнурам або значнікам, які лёгка зрабіць самому, дзвеля чаго бярэцца бруск, пракручваецца 4 дзіркі на 10—12 вяршкоў і заганяюцца драўлянныя зубы. Да бруска прыбываецца ручка, за якую і цягнуць значнік. У праведзенія баразёнкі кладуць зярнё (клубочак) адно ад другога на 1—1½ вярш. і засыпаюцца зямлёй. На дзесяці-

\*) 1 карм. адзінка раўніца: восьмёму дзесятым фунта жыта, 5 з половай фунтам саломы, і 10 фунтам буракоў.

ну насенъня буракоў патрэбна 50—60 ф. пры ручной сяўбе і 35—40 фун. пры машынай.

Сеюць буракі тады, калі зямля добра сагрэйца, што бывае зараз-ж а паслья пасеву ранніх яравых хлябоў. Тут



Ручны палольник.

Матыка.

ня трэба забываць таго, што буракі для свайго росту патрабуюць каля 5—6 месяцаў, дзеля чаго пазыніца з гасенам буракоў ня варта. Апрача таго, буракі можна вырапчаваць як расаду капусты і тады садзіць расадай. Гэта дае магчымасць прадоўжыць рост буракоў на 3—4 тыдні. Пасей расадай патрабуе толькі 6—8 фун. насенъня на дзесяціну. Садзіцца расада на поле, як яна падрасьце таўшчынёй з гусінае пяро. Тут пільна трэба сачыць, каб пры пасадцы буракоў не загібаўся карэнчык. Садзяць буракі **роўнамерна** і на 6—8 вяршкоў расылінка ад расылінкі.

Буракі па полі абыходзяць праз 12—16 дэён, а пры сухой пагодзе і пазней. За гэты час можа поле зарасці сарнякамі. Вось дзеля чаго трэба разам з буракамі для вызначэння радкоў пасеяць 5—6 фун. ячменю, або аўса, каб мець магчымасць праматыжыць радкі.

Сарнякі паміж радкоў зьніжтажаюцца матыкамі, а лепей палольнікамі „Плянэт“. Такім палольнікам адзін чалавек працяле 1 дзес. за 3—4 дні, а ручной матыкай за 12—14 дзён. Мотыкаванье зямлі між радкоў трэба рабіць часта, каб зямля была заўсёды ўспульхненай.

Як толькі падрастуць усходы буракоў і будуць мець 3—4 лісточкі, іх трэба прарадзіць. З гэтай працай спазынівацца ня трэба, бо ў праціўным выпадку буракі будуць

расьці дрэнна і ўраджай будзе малы. Калі рост буракоў будзе дружны, дык можна адразу пакідаць расылінку ад расьлінкі на 5—8 вярш. (на лепшай зямлі радзей, а на горшай гусьцей), а калі бурачкі растуць слаба, дык трэба прарэджаўцаць 2 разы. Пасыля прарэджваньня поле матыкаюць трэці раз. Чацьвёрты раз матыкаваць часта бывае ня варта.

Часта прыхдзіцца буракі абсыпальца, асабліва калі падсаджаны сорт, што расыце амаль не цалком над зямлём. Неабсыпаныя карані дзерванеюць і няпрыемныя на смак.

**Рэпа.** Кармавую рэпу ящэ называюць турнэпсам. Глеба павінна быць, таксама як і пад буракі, добра апрацавана. Выраб такі самы. Рэпа добра расыце на суглінках і глебах вільготных. Пасеў робяць толькі насен'нем, бо расадай рэпа не прыжывае, Далейшы дагляд за турнэпсам адноўка вы як і за буракамі. Рэпа сеяцца пасыля 25 траўня да 10 чэрвеня. Раней не рэкамандуецца, бо маладая расылінка падпадае пад земляную блыху.

Гэта расыліна заслугоўвае ўвагі тым, што пэрыяд росту яе кароткі — 3—4 месяцы. Дзеля гэтага турнэпс можна сеяць пасыля здыйму раннянга збожжа, напрыклад вікі на зялёны корм. Можна яе сеяць вясною па жыце, а ўраджай зьбіраць пасыля здыйму жыта.

**Бручка.** Глеба, апрацоўка яе, дагльд за бручкай адноўковая з папярэдній культурой. Пясеў бручкі найлепш рабіць расадай.

У. II.

## Памідоры.

Памідоры — расылінка паўднёвая. Пры нашых кліматичных умовах яна хаця і можа расыці, але для яе росту трэба ствараць на першы пачатак штучныя умовы, што вымагае ад гадоўца памідораў некаторых спэцыяльных ведаў. Культура памідораў на Беларусі трэба лічыць карыснай, асабліва калі вялікіх мястэчак і гарадоў, дзе на памідоры заўсёды існуе вялікі папыт. Карыснай культура памідораў павінна быць і для нашых гаспадаў, якім яны дазволяюць палепшыць нашу кухню, бо памідоры зъяўляюцца добрым прысмакам.

Адзін куст памідораў можа даць да 3 кілёгра. добра высьпеўшых пладоў, а з аднай лешкі да 300 кілёгра.

Вэгетацыйны пэрыяд, гэта значыць час росту памідораў да іх высыпіваньня роўны калі 4—5 месяцаў. Гэта асаблівасць памідораў прымушае нашых гаспадароў вырашчываць расаду іх у парніку ці, ў крайнім выпадку, у цэплых расадніках. Тут расаду да высадкі яе на грунт трэба 2—3 разы перасаджваць, каб выклікаць рост дробных каранькоў — мочак. Перад пасадкай на адкрытае месца расаду трэба ў парніку або расадніку паліць.

Месцапалажэньне для памідораў пажадана адкрытае на поўдзень і закрытае ад халодных вятроў. Глеба — легкая і сільна ўгноеная. Садзіць на адкрытае месца памідоры найлепш у канцы мая, як толькі на расылінцы пакажуцца 4 лісткі. Раней высаджваць расаду рызыкоўна, бо памідоры могуць пацярпець ад прымараразкаў. Садзячы памідоры на ляху, трэба расылінку прывязваць да коліка.

Густа садзіць расаду памідораў на варта: адпаведная адлегласць будзе 1 аршын расылінка ад расылінкі.

У часе росту трэба старацца, каб зямля была заўсёды ўспульхненай і расылінку час-ад-часу абсыпаш.

Памідоры даюць надта многа сукоў, што шкодзіць стварэнню пладоў. Лішняя сукі, як толькі знайдзенца завязь, трэба выразаць, а пад восень і сашчыківаць усе новаствораныя звязі. Абразаньне сукоў за лета прыходзіцца рабіць 3—4 разы.

З паліўкай памідораў на трэба съпяшыць, бо яны лепш пераносяць сушу, чым сырасяць у глебе.

Калі надыходзяць марозы, а плады памідораў на высьпелі, дык іх можна высыпець на вокнах, дзе яны ад сонца робяцца тырвонымі.

Для Беларусі будуць найлепшымі гатункамі раннія, як *кароль ранніх*, *Alice Rosewelt*, *Erlina Sperksa*.

Г.

## Што такое запаленьне?

Найчасцей даводзіцца чуць аб запаленьні. Аб ім гаворыць і той, хто ведае, што яно азначае, і той, хто іначай яня можа назваць тую ці іншую хваробу.

Забаліць жывот —кажуць „запаленьне“, пачне душыць кашаль —„запаленьне“, заразіцца чалавек, або жывёла —„запаленьне“, усхопіцца верад або сядзе скула —„запаленьне і г. д. у нас заўсёды кажуць „запаленьне“.

І гэта не без падставы: бо большасць хвароб, як вядома, пачынаецца з запаленьня. Запаленьне можа зрабіцца ў кожным органе і на кожнай частцы цела як знадворку яго, гэтак і з сярэдзіны, і можа захапіць альбо малую частку цела (напр. скула, верад) альбо захоплівае праз кроў усё цела (як напр. пры заразе вуглянка — карбунак).

Пачынаецца запаленьне з таго, што да захварэўшага месца адразу прылівае шмат крыва; і тым большае будзе запаленьне, —чым больш са слабога месца прылівае крыва.

Праз гэта захварэўшая частка цела пачынае балець, набракае, чырвянее і робіцца гарачаю. Адзнакі гэтых добра можна назіраць, калі запаленьне бывае зверху, а не ў сярэдзіне. Наадварот, калі запаленьне робіцца ў ся-

рэдзіне, то, апрача гарачкі (трасцы), іншых праляў можна спачатку і не заўважыць.

Шмат якімі прычынамі можа выклікацца запаленьне: напр., калі жывёла наб'е, натаўчэ, намуляе альбо падпрыць якое месца; або праз съпёку і холад; праз розныя моцныя лякарствы, як напр., купарвасы, амонъяк, шпанскія мушкі, шкіпінар і інш. Усё гэта можа выклікаць запаленьне. Апрача гэтага, розныя запаленьні прыкідаюцца ад разры: малюсенькія, нявідныя простым вокам стварэнныі (якіх завуць у навуцы—мікрабы) пападаюць у цела, плодзяцца там і атручываюць кроў,—ад чаго ў целе падымаецца гарачка і запаленьне, а ў некаторых выпадках завадзіцца і гной у крыві; кроў папсуеца і часта справа канчаецца нават съмерцию занядужаўшай жывёлы.

Лечачь запаленьне ў кожным выпадку парознаму і найбольші клапоцяцца аб тым, каб спыніць яго пашырэнне. Для гэтага робяць заходы, каб зьнішчыць прычыны, якія выклікалі запаленьне. Калі, напр., запаленьне зрабілася ад пабояў і натоўку, альбо ад націрання хамутом, сядлом і інш.,—тады мяняюць вупраж альбо дасосаўваюць яе так, каб яна ня муляла. Калі, напр., запаленьне прыкінецца ад застуды,—жывёлу ставяць у цеплае месца і г. д.

Каб затрымаць пашырэнне запаленьня, спачатку ўжываюць холад, ад якога спыняеца прыліў крыві да гэтага месца; для гэтага бяруць тысьценькую лапінку, мочаць яе ў халоднай вадзе і прыкладаюць да халоднага месца. Ад холаду жылы вузеюць, па іх прабягае менш крыві, вопух перастае павялічвацца і запаленьне зъмяншаецца. Даі праз 2—3, калі холад спыніць гарачыню і павялічанье вонуху, альбо боль і вонух ад холаду не памяншаюцца, то тады да хворага месца прыкладаюць прыгрэўкі альбо ўціраюць розныя мазі, робяць расціраныні з аліваю і шкіпінарам, каб вонух хутчэй разыходзіўся.

Калі-ж бывае, што вонух ня толькі не разыходзіцца, а на месцы запаленьня робіцца в ерад або скула, то, як толькі ён дасыпее і прарвецца, бывае патрэбна яго разрэзати, каб пашырыць выхад для гною і каб выгадней было яго ачышчаць і прымываць з прац. карболкаю альбо креолінаю. Разрэзати трэба чыстым і вострым нажом, які перад тым абмываецца карболава вадою. Пасыля разрэзу, асабліва калі гной увесь ня выходзіць адразу і вонух не спадае, бывае карысна налажыць на прарваўшы в ерад або скулу „прыгрэўку“. При вялікім запаленьні карысна даваць жывёле на разваліненьне (фунт глаубэрскай солі) і менш паіць яе.

Далей у кожным паасобным выпадку будзе зазначана, як трэба лячыць запаленьне ў тэй ці іншай частцы цела. Тут мы толькі заўважым, што хворае жывёлы нельга браць

да працы, найлепши даць ёй поўны супакой, падбаць аб тым, каб у яе заўсёды была сухая і чистая падсыцілка, карміць яе належыць смачным і добрым кормам і паіць чыстаю нехалоднаю вадою.

Тут да рэчы будзе адзначыць, што па нашых вёсках канавалы і шаптуны вельмі любяць пры кожнай хваробе пушчаць кроў у жывёлы. Але ад гэтага хворай ня толькі ня лепей, але, наадварот, робіцца яшчэ горай. Трэба памятаць, што кроў — гэта самая найдаражэйшая частка цела жывёлы і што яе трэба вельмі берагчы, а не бяз сэнсу разыліваць. Тыя часы, калі пускалі кроў ня толькі жывёле, але і людзям, даўно працілі. Бо гэта ня толькі не карысна, але, наадварот, як даводзіць сучасная навука, нават і не бяспечна. Асабліва ня можна пушчаць кроў, калі жывёла захварэла заразылівай хваробаю, бо ў крыві, што выцякае з такое жывёлы, шмат будзе заразы і праз гэту кроў зараза можа вельмі лёгка пашырацца, а хворай жывёле гэта ніякай карысці ня толькі не прынясе, але нават шашкодзіць.

Вось чаму статут вэтэрынарны забараняе пускаць кроў там, дзе зьявіцца сярод жывёлы заразылівая хвароба.

Урэшце трэба ведаць, што вельмі мала ёсьць такіх хвароб, пры якіх навука кажа пускаць хворому кроў,— гэта 1) пры запаленіні лёгкіх і 2) пры запаленіні мозгу,— да і то трэба рабіць гэта ўмеючы і з асьцярогаю, бо ня дарма даўнейшая прыказка гаворыць: „кроў адчыніць — цвік у труну ўсадзіць“... **Вэтэрынар Ів. Серада.**

## Гаспадарчыя парады.

**Пытаньне.** Раіцца па ўгнаенныі сенажаці кайнітам і іншымі штучнымі ўгнаенінімі не выпускаць на некаторы час скаціну. Па якой гэта прычыне і на які час?

**Готто.**

**Адказ.** Штучныя ўгнаенныі ў сваім хімічным складзе маюць якую небудзь кіслату, шкодную для здароўя жывёлы. Пакуль угнаеніне не распусціцца і не ўбярэцца ў зямлю, ня варта на ўгноеннную сенажаць выпусканаць скаціну, каб апошняя часам не атрутілася.

**Пытаньне.** Маю да выбару попел драўляны і ад каменнага вугаля. Цана прыблізна роўная. Які з попелаў лепши надаецца як угнаеніне.

**А. Сарокін.**

**Адказ.** Склад попелу залежыць ад гатунку дрэва. Прынята лічыць, што попел ад лістовых парод дрэва мае каля 10 проц. паташу і 3 проц. фосфараўага квасу, а хвойных—6 проц. паташу і 2 проц. фосфару.

Попел з каменнаага вугля мае шмат безкарыстнай крэмнёўкі і вапна, а часам мае атруту для расыліны (сарчакі), дзеля чаго лепш гэты попел ужываець для кампосту.

Пры выбары попелу звязрніце ўвагу на спосабы яго перахоўванья, бо калі ён ляжаў пад дажджом, дык трэба лічыць, што паташ (а попел лічыцца паташовым угнаен'нем) выпаласкана.

**Пытанье.** Што за прычына гніен'ня цыбулі?

**Мікалай Буднік.**

**Адказ.** З Вашага пытанья трудна ўзнаць прычыну хваробы цыбулі. Думаецца, што Вы неадпаведна яе перахоўваеце, або ў Вас не адпаведная глеба. Ня садзіце цыбулю часта на адным месцы.

Цыбуля для свайго росту патрабуе шмат цяпла, дзеля чаго для яе патребна выбіраць добра аграваемае сонцам месца і захаванае з боку халодных вястроў. Глеба мусіць быць прапушчальная, бо ад лішку вады яна загноіваецца. Любіць глебу добра ўгноеннную, але ад съvezhага хлеўнага гною таксама можа загноівацца. Найлепш яе садзіць на гародзë на другі год пасыля гною. Калі вясной і кладзецца гной, што трэба лічыць неправільным, дык у-ва ўсякім выпадку гной мусіць быць добра перапрэлы. У часе росту цыбулі яе трэба сашчыкаць лісьцё, як гэта робяць насы гаспадыні, а калі гэта бывае неабходным для кухні, дык робячы гэтую операцію помніць, што расылінка ад сашчыкванья затрымліваецца ў росьце. Шкодна таксама зялённае лісьцё абваліваецца, пакуль яно не пачне сохнучы. Выбіраць яе трэба ў сухую пагоду і ўсю зіму перахоўваць у сухім і цёплым месцы.

Звычайна ў нас на вёсцы садзюць цыбулю галоўкамі. Гэты спосаб трэба лічыць не эканомным. Лепш першы год пасеяць насен'не цыбулі і на другі год садзіць цыбуляй саджанкай, як яе на вёсцы называюць дымкай.

Цыбуля любіць, каб у часе яе росту зямля была ўспульхненай, што можна зрабіць матыкай або спэцыяльнym палольнікам-матыжнікам „Плянэт“.

Найбольш у нас распаўсюджаны гатункі цыбулі—Жытаяуская і Мадэра круглая.

**Пытанье.** Што такое фэс-мэтр?

**М. Буднік.**

**Адказ.** Фэс-мэтр кубічная мера масы, гэта значыць мэтр у даўжыню, мэтр у шырыню і мэтр у вышыню.

**Пытанье.** Калі лепш сеяць авёс?

**А. С.**

**Адказ.** На Ваша пытанье дае адказ найлепш сама прырода, якая больш чым усялякія „знахары“ і навет календары „адчувае“ гэты час. Біняконская дасьледчая станцыя (Лідзкі павет) съвязрджае, што найвыгаднейшым часам для пасеву аўса трэба лічыць тады, як пачне зелянець

бяроза. Лубін сеяць, як зацьвіце верба (*salix caprea*), бульба—калі бэз у пупышках.

**Пытаньне.** Ці варта вясной пераворваць восенскую арбу пад авёс?

### С. Андronік.

**Адказ.** Досьледы і практика апошніх часоў даказвае шкоднасць воркі вясной. Калі бяз гэтага зла нельга абыцца, дык трэба пільнавацца наступных правіл: 1) ня араць, калі зямля мажыцца аб плуг, бо такая ворка псуе глебу; 2) зараз-жа па ворцы пусьціць барану і 3) ня сеяць зараз-жа за плугам, бо такую ральлю напэўна апануюць сарнякі раней усходу збожжа.

### Ад чытача да чытача.

Прабачайце, браточки-сяляне, што я трохі „палаю“ у мінулым нумары „Сахі“ таварышоў-чытачоў. Меў я слушнасць ці не — судзіце самі, а ў сваё апраўданье давольце сказаць, што я чалавек нэрвовы, сачу за нашым культурна-гаспадарчым адраджэннем з хвараблівай увагай і часам, бачачы, як гэта адраджэнне ў нас рухаецца чарашным шагам, дапускаю сябе апанаваць жоўццю. Што-ж рабіць, калі гэтай жоўці зашмат выпускае печань кожнага „пана касы і сахі“, а я-ж ім быў, ёсьць і буду.

Ну сягоныня, браточки-чытачы, маю на мэце ня вас, а нашага рэдактара.

Запраўды „чудакаваты“ гэты чалавек наш рэдактар. Паглядзімо, як ён стала на старонках „Сахі“ лаіцца з намі за нашы парадкі ў гаспадарцы. Пападзе беднага, галоднага селяніна, ну і ўзваліцца на яго. То яму не падабаецца, што беларускі ратай мала атрымлівае са сваей ніўкі, то яму „капціць“ паглядзець у нашы хлявы, як там сёлета мёрзла наша скаціна, палажыўши зубы над поснай саломай, а то і проста над голымі ясьлямі, быццам думае наляжыць на яе сэквестр за нядоймку ў „Саху“. А то „тыкае“ нам прыклады, як гэта жывуць сяляне заграніцай, дзе атрымліваюць высокія ўраджаі і жывуць лепш за „нашых“ паноў.

Паглядзімо, як ён выдумлівае нейкія севазвароты, культуру балот, травапасеў на полі, кармленье па нормам і розных там „гаручкі“, якія нам зусім непатрэбны? І ўсё адно і адно, аж напрыкірава чытак і хацелася-б неякое перамены, ну хаця-б канфіскаты „Сахі“. Усё-ж была-б неякая перамена ў нашым жыцці, а чытаком перадышка.

А паглядзець, як разбурвае бацькаўскія звычай ў гаспадарцы, як заклікае дэяцей не шанаваць бацькоў і вясьці парадкі ў гаспадарцы ня так, як яны вялі, а як выдумвае там неякая навука. Ўсё роўна, як неякі рэвалюцыянер, а то і праста вывратовец.

Упарты і шкодны чалавек наш рэдактар, якому даўно пара „ў дымісю“ на спачынак у „дом пакуты“. Але што! Яму відаць ня страшны і гэты „спачынак“, абы толькі цяпер налаяцца ў волю. Праўда, паноў ён дык не чапае, бо з тымі жарты слабыя, дык ляпей валі на сярмяжнага: ён усё зьнясе.

У апошнія часы мы чакалі неякае палёгкі ад нашага рэдактара і думалі, што нарэшце перастане лаяцца, але ж бачаце: ён перашагнуў усялякія ўжо граніцы, бо ўзяўся „лаіць“ і нашых жанчын і „суседца“ да іх з рознымі шкоднымі ідэямі, як, напрыклад: што можна прыгатаваць з малака. Гэтага яшчэ ня было, каб заварачваць шкоднай працай мазгі нашых жонак і сясьцёў.

Вось, браточки, які шкоднік зьявіўся на нашай зямлі. Добра, што яго „Саха“ не даходзіць да ўсіх нашых вёсак і мы яшчэ яе ня стараемся распаўсюдзіць, а то быў-бы канец съвету.

Што-ж нам рабіць з гэтым нашым няшчасцям? Думаў я, думаў і выдумаў вось што: трэба нам перахітрыць гэтага ўпартага рэдактара і быццам згадзіцца з яго парадамі. Паслухаэм яго, выганім трохпалёўку за межы нашае Бацькаўшчыны, завядзём пладазьмен і іншыя рэвалюцыйныя і выўратовыя выдумкі, пашырим нашу часопісі паміж знаёмых, будзем акуратна плаціць падаткі ў „Саху“ і паглядзімо, што будзе рабіць тады гэты ўпарты рэдактар. Цікава, браточки-читачы, выкінуць гэты фокус, хаця, калі не для ўласнай карысці, дык на злосць нашаму рэдактару. Што-ж ён пасъяля гэтага фокусу будзе рабіць? Калі-ж ён і тады не перастане лаяцца з намі, ну дык падазём на яго жалабу ў суд. А пакуль што будзем маўкліва слухаць яго напады на нас, бо на іх (хто ведае) можа мы і заслужыці.

Як Вы гэта думаеце?

Кахаючы Вас чытач „Сахі“



## Наша пошта.

**Самсоніку І.** 5 зл. перадана ў рэдакцыю „Студэнская Думка“

**Смулько К.** 1 зл. 20 тр. перадана ў рэд. „Студ. Дум“

**Ів. Пушкарэвічу.** Артыкул Ваш „Як я залячыў глыбокую рану ў каня“ атрымалі. Цяпер зъмясціць я ня можам. Пажадана, каб Вы звязрнулі ўвагу на палявыя досьледы і з працай сваёй падзяліся на старонках „Сахі“.

**Смулько К.** „Саху“ Вам выслалі паўторна. Ня ведаем, чаму Вы не атрымалі першы раз.

**Менцюку Ф.** Складу насеніня пры „Сасе“ няма.

**Н...** Адказу на Вашы пытаныні не даём, бо я ня ведаем Вашага прозвішча. Парады даюцца толькі падпішчыкам.

## Цэны у Вільні 23. III. 1929 г.

Жыта 100 кілограмаў . . . . .	42 — 41.40
Ячмень „ . . . . .	40 — 37.00
Авёс „ . . . . .	41 — 36.00
Бульба „ . . . . .	18 — 10.00
Вотрубі шпонная 100 кілограмаў . . . . .	35 — 31.00
жытнія „ . . . . .	33 — 28.00
Сена 100 кілограмаў . . . . .	21 — 13.00
Салома „ . . . . .	15 — 10.00
Масла салёнае 1 кілгр. . . . .	6.50 — 5.00
Масла сэпаратае 1 кілгр. . . . .	7.50 — 6.00
Сыр 1 кілгр. . . . .	1.80 — 1.60
Малако літр . . . . .	0.40 — 0.30
Яйкі 10 шт. . . . .	3.00 — 2.50
Чылійская сялетра 100 кілгр. . . . .	18 проц.—22 $\frac{1}{2}$ зл.
Азотняк 100 кілгр. . . . .	21 проц.—47— „
Супэрфасфат 100 кілгр. . . . .	18 проц.—22 $\frac{1}{2}$ „
Тамасоўка „ . . . . .	18— „
Паташовая соль 100 кілгр. . . . .	30 проц.—23 $\frac{1}{2}$ „
Кайніт 100 кілгр. . . . .	8 $\frac{1}{2}$ „

Даляр — 8.89—8.86

Залаты рубель — 4.57.



# ≡ УВАГА ≡

СЪПЯШЫЩЕ  
ВЫПІСАЦЬ

## КАМПЛЕКТЫ „САХА”

за 1927 г. (бяз першае кніжкі)  
і за 1928 г. з дармавымі дадат-  
камі да кожнага камплекту.

Прадаюцца па зыніжанай цане:  
за 1927 г. з перасылкай (прас-  
тымі, друкамі) 1 зл. 15 гр. і за  
1928 г.—1 зл. 50 гр.

Палеоннымі друкамі даражэй  
на 50 гр.

Вільня, Віленская вул. 8, рэд.  
„САХА”.

